

КІНАМАСТАЦТВА

79. 15-24 студзеня. Мінск. У Доме літаратур адбыўся паказ фільмаў нямецкага рэжысёра М. фон Тротта (у рамках праграмы "Рэжысёры новага нямецкага кіно", якую ажыццяўляюць Нямецкі культурны цэнтр імя Гётэ і Беларуская федэрация "Кінаклуб").

Падзеі, якія не ўвайшлі ў папярэдні выпуск

80. 7 снежня. Гродна. Адбылося ўрачыстое адкрыцце Дома тэхнічнай і мастацкай творчасці вучнёўскай моладзі.

81. 14 снежня. Гродна. У абласной бібліятэцы быў праведзены семінар на тэму "Роля бібліятэк і духоўным становленнем асобы".

82. 21-30 снежня. Гродна. У Палацы культуры хімікаў адбыўся фестываль бардаўскай песні "Свежы ветер -- 95".

83. 26 снежня. Віцебск. Адбылося адкрыцце выставачнай залы і фонду мастакоў "Віцебская акварель". (ЛІМ, 1996, 19 студз.).

Дадатак

ПРАБЛЕМЫ ПАДРЫХТОУКІ БІБЛІЯТЭЧНЫХ КАДРАУ НА БЕЛАРУСІ

(Арганізацыйна-метадічныя аспекты: гісторыя і сучаснасць)

Абважчэнне Беларусі сувереннай дзяржавай, стварэнне кадраў нацыянальнай культуры патрабуе, на наш погляд, пэўнага звароту да гісторыі.

Ла-першае, праблемы фарміравання і падрыхтоўкі бібліятэчных кадраў былі ў цэнтры ўвагі з'ездаў і нарад па пазашкольным навучанні, якія праходзілі ў

рэспубліцы ў першыя гады яе стварэння, а таксама пленумаў, пастаноў органаў кіруючых улад.

Па-другое, намаганні Наркамасветы БССР былі накіраваны перш за ўсё на падрыхтоўку інструктараў-арганізатораў, што ў значайнай меры садзейнічала развіццю не толькі пазашкольнай, але і бібліятэчнай дзейнасці ў рэспубліцы.

Треба адзначыць, што асноўным звязком у падрыхтоўшчыні калдраў бібліятэчных работнікаў у першыя гады стварэння рэспублікі можна лічыць курсавую сістему навучання. Напрыклад, у Мінску на з'ездзе дзеячаў па пазашкольнай адукацыі (20--23 лютага 1919 г.) абмяркоўвалася пытанне не толькі аб стварэнні курсаў, але і было прынята рашэнне аб распаўсюджванні вопыту першых курсаў па ўсіх губернях. Па выніках гэтага рашэння ў шэрагу гарадоў Беларусі, у прыватнасці ў Мінску, Бабруйску, у сакавіку-чэрвені 1919 г. былі праведзены 2-3-х месячныя курсы інструктараў па пазашкольнай адукацыі. Праграмай курсаў прадугледжвалася як прафесійная, так і палітычная падрыхтоўка бібліятэкараў. Аналізуучы праграмы курсаў, трэба адзначыць, што палітычная накіраванасць падрыхтоўкі мела прымырэгетнае значэнне. Гэта было звязана з тым, што бібліятэка, як вядома, лічылася ўстановай ідэалагічнай, і таму амаль ўся дзейнасць была накіравана на пропаганду перш за ўсё палітычных ідей.

Але курсавая сістэма падрыхтоўкі бібліятэкараў не зусім задавальняла патрэбы грамадства. Больш канцептуальны падыход да падрыхтоўкі бібліятэчных кадраў на Беларусі назіраецца ў рашэннях 1-й Усебеларускай канферэнцыі бібліятэчных работнікаў (27-28 снежня 1921 г.). На гэтай канферэнцыі быў прапланаваны праект стварэння практикума-семінара па бібліятэказнаўству і бібліяграфіі при Беларускай дзяржаўнай універсітэцкай бібліятэцы. Ілля арганізашы такой формы падрыхтоўкі належыла дырэктору бібліятэкі І.Б. Сіманоўскаму. Аднак праграма

практикуму-семінара, якая была прапанавана І.Б.Сіманоўскім, па свайму ідэйнаму зместу адлюстроўвала тэорыю апалітычнасці бібліятэчнай работы, якая мела месца ў той час сярод культасветработнікаў рэспублікі. Менавіта таму ў пастанове 1-й Усебеларускай канферэнцыі бібліятэчных работнікаў падкрэслівалася, што "всю бібліотечную работу систематически применять к текущему политическому моменту и ни в коем случае не вести её как самостоятельную".

Зноў ужо перапрацаваны праект быў разгледжаны на другой нарадзе бібліятэчных работнікаў Беларусі (май 1922 г.) і зацверджаны Галоўпалітпраспектам БССР у кастрычніку 1923 г. Для правядзення заняткай практикуму-семінара былі запрошаны буйнейшыя вучонныя: прафесар У.Н.Іваноўскі, М.М.Нікольскі, Ю.У.Гац'е і інш.

Але ж цяжкае эканамічнае становішча, якое назіралася ў той час на Беларусі, не дазволіла практычна ажыццяўіць яўна перспектывную ідэю І.Б.Сіманоўскага.

Паскарэнню фарміравання бібліятэчных кадраў на Беларусі садзейнічалі таксама ўзнікшы ў 1926 г. бібліятэчныя аб'яднанні. У гэтых плане заслугоўвле ўвагі артыкул З.Рэйзіна, дзе ён падкрэслівае, што гэтая аб'яднанні павінны "вести широкую самообразовательную работу среди своих членов как общеполитического, так и специально библиотечного характера". Асноўным зместам работы бібліятэчных аб'яднанняў аўтар лічыць расэнне тэарэтычных і практичных пытанняў, якія датычашь падрыхтоўкі кадраў. Па меркаванні З.Рэйзіна, абавязковай умовай работы па падрыхтоўцы і перападрыхтоўцы бібліятэчных работнікаў з'яўляеша арганізацыя пры цэнтральнай бібліятэцы кабінета бібліятэказнаўства. Такі падыход да задач бібліятэчных аб'яднанняў пашверджаны практичнай дзейнасцю ўстаноў культуры.

Треба адзначыць, што ў 20-я гады навукоўцы і практикі бібліятэчнай справы звязвалі ўвагу не толькі на арганізацыйныя, але і на метадычныя аспекты. Так, Д.Хайтун у артыкуле дае аналіз методыкі заняткаў, якія праводзяцца на курсах. Ён лічыць, што "наиболее удачным и приемлемым методом проработки программы следует считать вопросно-ответный метод для аудитории, не имеющей навыка самостоятельной работы, а для имеющих навык лабораторной". Лекцыіны метад заняткаў, па сцярдженні Д.Хайтуна, усімі слухачамі прызначаны як найменш удали.

Аднак курсавой сістэмы як асноўнай формы падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі кадраў было недастаткова для задавальнення патраб бібліятэк высокакваліфікованымі спецыялістамі. Гэтую праблему можна было вырашыць толькі шляхам стварэння спецыяльных вучэбных установ.

Вялікае значэнне мелі расэнні 1-га Усерасійскага з'езда бібліятэчных работнікаў, на якім было прапанавана арганізаваць пры педагогічных ВНУ і тэхнікумах, а таксама саўпартшколах бібліятэчныя аддзяленні.

Так, у 1928 г. Магілёўская саўпартшкола была рэарганізавана ў пазашкольны тэхнікум з 4-х гадовых тэрмінам навучання, а ў 1930/31 навучальным годзе пры ім пачынае работу бібліятэчнае аддзяленне.

У жніўні 1932 г. пачынае працаваць Магілёўскі палітасветінстытут, дзе ў 1933/34 навучальным годзе было створана бібліятэчнае аддзяленне.

Для вырашэння праблемы фарміравання нацыянальных кадраў Наркамасветы БССР былі арганізаваны ў 1934 г. вышэйшыя двухгадовыя бібліятэчныя курсы пры Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У.І.Леніна, якія ўзначальвалі Н.Я.Ліўшы. Аднак па шэрагу прычын курсы праіснавалі толькі два гады.

Далейшае развіццё бібліятэчнай справы ў рэспубліцы, а таксама неабходнасць распрацоўкі тэарэтычных і практычных праблем бібліятэказнаўства, вывучэння і абагульнення вопыту патрабавалі падрыхтоўкі навуковых кадраў. У ліку першых навуковых супрацоўнікаў Беларусі ў галіне бібліятэказнаўства і бібліяграфіі можна называць Ю.В.Бібіла, В.А.Малініну, Д.Р.Новікава, І.Б.Сіманоўскага.

У адпаведнасці з пастановай СНК БССР у 1934 г. пры Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У.І.Леніна была арганізавана аспірантура па бібліятэчна-бібліяграфічных дысцыплінах. Сярод аспірантаў былі І.З.Зельцар, Ф.Д.Мельніцкі, А.І.Сайчанка.

Важней падзеяй у справе планамернай падрыхтоўкі кадраў бібліятэкару ўышэйшай кваліфікацыі можна лічыць адкрыццё ў 1944 г. пры Мінскім педагогічным інстытуце бібліятэчнага факультета (з 1975 г. -- факультэт бібліятэказнаўства і бібліяграфіі Мінскага інстытута культуры, зараз -- факультэт бібліятэчна-інформацыйных сістэм Беларускага ўніверсітэта культуры).

На працягу існавання факультета праблемамі фарміравання бібліятэчных кадраў займаўся многія даследчыкі: Н.М.Калоска, М.Ц.Таўкачоў, М.І.Пакела, І.П.Еменец. Зараз гэтыя пытанні асвятляюцца ў працах В.Е.Лявончыкава, Р.А.Ровінай, У.А.Акуліча, Р.С.Матульскага, Н.В.Алянук і інш. Так, дацент М.Ц.Таўкачоў выдзяляе 4 перыяды развіцця ўышэйшай адукашні ў рэспубліцы:

- I -- першапачатковое развіццё (1944--1950 гг.);
- II -- пашырэнне кантынгенту і развіццё форм навучання (1950--1960);
- III -- далейшы рост кантынгенту і пачатак дыферэнцыяцыі ў падрыхтоўцы бібліятэчных кадраў (1960--1969 гг.);
- IV -- павелічэнне кантынгенту на дзённым адізяленні, далейшая дыферэнцыяцыя бібліятэчных кадраў, пачатак падрыхтоўкі культасветработнікаў (1969г.).

За гады існавання факультета падрыхтоўка кадраў вялася ў асноўным па такіх напрамках, як тып бібліятэк, спецыялізацыя па галіновых комплексах, функцыянальная спецыялізацыя. Наш час патрабуе новых падыходаў да падрыхтоўкі кадраў культуры не толькі ў арганізацыйным, але і ў змястоўным плане. У 1994 годзе ў рамках Беларускага ўніверсітэта культуры прыйшла навукова-метадычная канферэнцыя па праблемах шматузроўневай сістэмы адукашні, у тым ліку і бібліятэкару. Выказваліся розныя думкі, меркаванні наконт арганізацыйнай і метадычнай пабудовы сістэмы. Напрыклад, прафесар В.Е.Лявончыкаў, разглядаючы гэтае пытанне, выдзяляе два шляхі стварэння сістэмы адукашні: па-першое, запа-зычыць новая мадэлі ў больш развітых краінах; па-другое, з улікам лепшых замежных узору распрацавашь сваю мадэль. Ен спрадядліва лічыць больш эфектыўным шляхам распрацоўку "свайгі мадэлі, якая апіралася б на вопыт, традыцыі народнай педагогікі і ўлічвала спецыфіку сацыяльна-культурнай ситуацыі ў нашай краіне".

Р.С.Матульскі разглядае бібліятэчную адукашні з пункту гледжання сістэмнага падыходу. На яго погляд яна складаецца з 4-х узаемазвязанных элементаў: кантынгенту студэнтаў; прафесарска-выкладчыцкага складу, матэрыяльна-тэхнічнай базы, метадычнага забеспячэння. Ен лічыць неабходным перайсці да паглыбленай спецыялізацыі ў рамках функцыянальной накіраванасці дзейнасці бібліятэк. Аўтар пропануе сваё бачанне зместавага напаўнення прафесу навучання: агульнанавуковыя дысцыпліны; дысцыпліны дапрафесійнай падрыхтоўкі; агульнаспецияльныя дысцыпліны; дысцыпліны спецыялізацый.

У верасні 1995 года факультэт бібліятэчна-інформацыйных сістэм Беларускага ўніверсітэта культуры праводзіў пасяджэнне "круглага стола" па пытаннях падрыхтоўкі бібліятэчных кадраў № 4/ Беларусі. Свае меркаванні выказвалі не толькі тэарэтыкі, але і практыкі бібліятэчнай справы краіны.

Такім чынам, на сёння існуе некалькі пунктаў глядзання наконт падъходу да змянення падрыхтоўкі кадраў бібліятэчных супрацоўнікаў у рэспубліцы. І гэта добра. Толькі ў дыскусіях зможа нарадзіцца аб'ектыўная ісціна.

Фядорына А.І., ст. выкладчык Ф-та
бібліятэчна-інфармацыйных сістэм БУК